

**Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі  
Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А.Д. Сахарава  
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта  
Клецкі раённы выканаўчы камітэт  
Рыма-Каталіцкі Касцёл у Беларусі**

праводзяць у Клецку *21 верасня 2018 г.*

*Навукова-практычную канферэнцыю*

**“БЕЛАРУСЬ, КЛЕЦКІ КРАЙ І ЭДВАРД ВАЙНІЛОВІЧ”**

Клецкі край з’яўляецца радзімай продкаў Эдварда Вайніловіча, якія валодалі зямлёй у ваколіцах Клецка. Клецк цесна звязаны з дзейнасцю Э. Вайніловіча. Менавіта ў Клецку ім быў заснаваны камітэт абароны правоў яўрэяў і татар. Акрамя гэтага, у Клецку Э. Вайніловіч у 1881 годзе заснаваў крэдытна-ашчаднае таварыства, вядомае ў гісторыі беларускай банкаўскай справы як “Клецкі банк”. Гэта ўстанова аказала значны ўплыў на плацёжаздольнасць сялян (выдача ім крэдытаў) і развіццё аграрнага сектара.

**Праблемнае поле канферэнцыі:**

1. Эдвард Вайніловіч (1847-1928): асноўныя моманты біяграфіі.
2. Сувязь Эдварда Вайніловіча з Міншчынай і Клецкім краем.
3. Эдвард Вайніловіч у турыстычнай сферы Клецкага краю: праблемы і перспектывы.
4. Міжнародныя аспекты жыцця і дзейнасці Э. Вайніловіча.
5. Гісторыя Клецка і Клецкага краю.
6. Этнаканфесійны фактар у развіцці Міншчыны і Клецкага краю XIX – першай трэці XX ст.
7. Аграрнае пытанне і зямельны крэдыт у канцы XIX – пачатку XX ст.
8. Банкаўская справа і ашчадныя касы (канец XIX – пачатак XX ст.).
9. Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі XIX – першай трэці XX ст.

Навукова-практычная канферэнцыя пройдзе 21 верасня 2018 г. у г. Клецк Мінскай вобласці.

Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.

**Заяўкі** на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да **1 верасня 2018 г. на электронны адрас** e-mail: [hbmt\\_ih@outlook.com](mailto:hbmt_ih@outlook.com). Кантактны тэлефон (8017)284-18-39.

**ЗАЯЎКА** на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў **электронным выглядзе праз e-mail**, і павінна змяшчаць наступныя пункты:

1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
2. Месца працы, пасада.
3. Навуковая ступень і навуковае званне.
4. Назва даклада

5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.

***Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.***

#### ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ ТЭКСТАЎ ДАКЛАДАЎ

Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на [hbmt\\_ih@outlook.com](mailto:hbmt_ih@outlook.com). Першы радок – імя і прозвішча; Другі радок – назва даклада.

Асноўны тэкст **14 шрыфт *Times New Roman***, міжрадкавы інтэрвал – **1,5**.

Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя пачынаецца на кожнай старонцы.

*Першая спасылка на публікацыю робіцца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі).*

**ПРЫКЛАД:** Бельский С. Новая земледельческая Россия: очерки землеустройства. Санкт-Петербург, 1910. С. 3.

*У наступнай спасылцы на тую ж публікацыю месца і год выдання не пазначаюцца*

**ПРЫКЛАД:** Бельский С. Новая земледельческая Россия: очерки землеустройства. С. 5.

*Пры спасылках на архіўныя крыніцы прытрымлівацца наступнага ўзору*

**ПРЫКЛАД:** Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ( далей – НГАБ). Ф. 3124. Воп. 1. Спр. 5. Арк. 23-23 адв. (без працяжнікаў)